

Пакуль мы гаворым „адзін эўра“ — моўная практыка вызначыць канчатковы адказ на пытаньне, якога роду эўра па-беларуску. Дарэчы, наша мова таксама вызначыць, ці стане эўра беларускай валютай — калі гэта будзе сапраўды беларуская краіна, то эўра, безумоўна, стане і беларускай валютай, а Беларусь — эўрапейскай краінай.

## Эўрамонт

*Сяргей Харэўскі*

Пра эўрапейскі памер, эўрапейскі стандарт, эўрапейскую якасьць мы сёньня чуем штодня. Ніхто ня скажа пра азіяцкі стандарт, нават калі гутарка ідзе пра японскія машыны або кітайскія тэрмасы.

Паказчыкам найвышэйшага дастатку стаў эўрамонт.

Слова „рамонт“ паходзіць з французскай мовы. Гэтае слова прыйшло да нас у XVIII стагодзьдзі разам з французскімі, флямандзкімі ды саксонскімі дойлідамі і замяніла сабою ранейшыя: перарабленыне, адбудову, направу.

Эўрамонт — зусім сьвежы інвалігізм. Ён з'явіўся ў 90-я гады з расейскае рэкламы, у якой мае пыхлівае адценыне: маўляў, эўрамонт — гэта не як ТУТ, а як ТАМ.

У беларускім разуменіні гэтага слова пыхлівасці няма. Эўрамонт у Беларусі — гэта толькі якасна й хутка выкананая рапарацыя пры дапамозе найноўшых заходніх матэрыялаў і тэхналёгіяў. Эўрамонт — гэта новыя вокны й дзвіверы, столі й падлогі, бясконцы выбар фарбаў і прыладаў. А яшчэ — пераплянаваныне, калі ў стандартнай савецкай кватэры цесную кухню злучаюць з суседнім пакоем.

Калі багатыя беларусы сёньня робяць эўрамонты, устаўляюць эўравокны і эўрадзвіверы, дык паспалітym тое не па кішэні, але й яны шалююць свае буданы на шасці сотках эўравагонкай. Само памкненыне быць эўрапейцамі ня съведчыць пра НЕэўрапейскасць, а наадварот — пра невынішчальнае жаданыне „людзьмі звацца“. Калі гэта адбудзецца, слова эўрамонт выйдзе з ужытку. І якасны рамонт будзе звацца проста добрым рамонтом.

## Эўропа

*Ігар Бабкоў*

Ніхто ня ведае — далёка яна ці блізка, дзе яна пачынаецца і дзе сканчаецца. Ніхто ня ведае — ці яна ўвогуле ёсьць, ці гэта не чарговы міраж падчас шматгадовага блукальня беларусаў па пустэльні.

Усё XX стагодзьдзе яна была прыязная альбо варожая, але перадусім недасяжная, схаваная за зялезнай заслонай. Сёньня яна съвеціць нам, як зорка Вэнэра — недзе здалёк, зь недасягальных вышыняў. Кліча ў дарогу.

Калі мы прыйдзем — мы зразумеем, што съвяціла ніякая ня зорка, а звычайны ліхтар з правага берагу парыскай Сэны, з вуліцы Гравёраў. Але гэта для іх — звычайны ліхтар. Для нас — зорка Вэнэра, залатое Руно, Эўрыдыка.

## Юбілей

*Рыгор Барадулін*

Юбілей, альбо гадавіны, угодкі, урачыстасці з нагоды пэўнае круглае даты чалавека, дзеяча, дзяржавы, установы. Юбілей Францішка Скарны,

Кастуся Каліноўскага, паўстаньня пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі, Слуцкага Збройнага Чыну, БНР, Янкі Купалы, Максіма Гарэцкага, Васіля Быкава.

На нулёх юбілею, як на тых колах, едзе воз гісторыі ў вячніну. *Юбілей* асабліва даспадобы прыйшоўся камуністам. Усё было *юбілейнае*: пачынаючы ад адзначэння кожных пяці гадоў каstryчніцкага перавароту і сканчаючы *Юбілейнай* каўбасой, *Юбілейным* півам, *юбілейнымі* мэдалямі, якімі абвешвалі вэтэранаў, як старцоў торбамі.

Са старажытнарымскай імпэратарскай пампэзнасцю ладзіліся *юбілеі* генсекаў, членаў палітбюро, сакратароў ЦК рэспублік, дазволеных Москвой, і блішчэлі партыйныя юбіляры на чырвонасуконных сцэнах у прэзыдыюмах, як бліны тыя, шчодра намазаныя здорам. Мястэчкі і вёскі з прыгожымі спаконнымі назовамі рабіліся *Юбілейнымі* пасёлкамі.

Дасюль у Менску ды ў іншых гарадох і мястэчках вісяць на сценах адміністрацыйных будынкаў шматпудовыя чыгунныя *юбілейныя* граматы ЦК КПСС, ЦК КПБ, кішаньковых прафсаюзаў.

Калі зірнуць у дауніну, дык „*юбілей*“ даслоўна — „*юбілейны год*“, гэта значыць, год адпушчэння і вызваленія, кожны пяцідзясяты год.

Бальшавіцкі рэжым зьбіраўся быць вечным, і вызваленіе з-пад яго яшчэ дужа далёкае. На жаль, рана казаць „вечная яму памяць“.

*Юбілей* добра рыфмуюцца са словам ялей-алей. Не прасох яшчэ той ялей у гонар бальшавіцкіх паханоў, а падліваецца новы, насталыгічны. Свежы яшчэ алей на палотнах прыцэканых мастакоў, а пэндзлі ўжо гатовыя чацаць новых заказаў.

Можа хоць у ХХІ стагодзьдзі будзем мы адзначаць *юбілеі* і Аршанскае бітвы, і *юбілеі* Сапегі, *юбілеі* сапраўднай незалежнасці дзяржавы Беларусь пад бел-чырвона-белым сцягам ды зь несупыннай Пагоняю.

## Я

### Сяргей Шупа

„Я — апошняя літара ў альфабэце“ — казалі нам у савецкай школе, калі мы празмерна падкрэслівалі сваю індывідуальнасць, асобнасць, самасць.

Старааду́нне АЗ, прайшоўши праз тысячагодзьдзі, стала для нас Я.

Я — мяне — мне — мяне — са мною — ува мне.

Даўгія гады замест гордага й адказнага Я нас вучылі казаць баязьлівае й халопскае МЫ. Так беларусы страчвалі адну з сваіх найкаштоўнейшых якасцяў — індывідуалізм. Індывідуальнасць, асобнасць, самасць — аснова гонару й адказнасці, перадумова творчасці й самазахавання. Замест індывідуальнай адказнасці гаспадара беларусам у ХХ стагодзьдзі спрабавалі прышчапіць калектыўную безадказнасць хамскага МЫ.

Я — гэта гаспадарка, МЫ — гэта калгас. Я — гаспадар, МЫ — электарат.

Той, хто кажа пра сябе Я, той ведае сабе цану. Прасіць аб праве „людзьмі звацца“ могуць толькі МЫ.

Віленскі мастак Аблажэй аднойчы сказаў:

„Я — гэта слова, адмытае ад МЫ“.

„Быў. Ёсьць. Буду“ — у гэтых словах Караткевіча Я не прамоўлена. Але хто наважыцца сказаць, што тут не гучыць Я.